

# проза

проза

## Уладзімір Сыяпан



...жыцьцё –

дарога ў адзін бок...

## «Калі рыба ня ловіща...»

*З нататніка*

### **БЯЗ ЦУКРУ.**

Тыдні два Франака не было на рацэ. На яго месца, хто ні спрабаваў становіща – безвынікова... Ён зявіўся перад сьвітаннем. Стаў на сваё месца, навобмазак, у шэра-сінім змроку, разабраў вуды, закінуў і запаліў. На твары, пад съветлымі вусамі, блукала ўсымешка. Было відаць, што чалавек задаволены жыцьцём. Потым пайшоў дождж, і мы схаваліся пад елку. Пілі несладкую каву, глядзелі на задраныя кончыкі вудаў і гаманілі пра рыбу. У Франака заўсёды была перасладжаная кава. Жонка гатуе. “А што, твая сёньня цукру пашкадавала?” – спытаў я. “Не, сам гатаваў, з вечару яшчэ... А са сваёй я разышоўся”, – спакойна сказаў Франак. “А што так?” Колькі разоў яго жонка прыйходзіла на раку. Прыйносіла мужу зялёны доўгі плашч. Здаецца, крыху накульгвала на левую нагу. Нават, аднойчы, піла з намі віно. Франак памаўчаў і ціха бяз-

злосна патлумачыў: “Не паверыш, за...bla, у прымым сэнсе. Выспацца не магу... Я каву цяпер гатую сам. Бяз цукру, так здаравей...”

### **З ЦУКРАМ.**

Усходні вецер дзьме супраць плыні. У палове на пятую прыходзіць Франак. Як касец нясе касу, так і ён нясе на плячы складзеная вуды. Твар у яго нявыспаны, вочы сълязяща. Спытаў, як справы, пачуў няпэўны рыбацкі адказ, і моўчкі пачаў раскладаць прылады. Стایм маўчым. Вецер хістае вуды, гоніць цёмныя хвалі, коціць па асфальце парожнія пласты-коўкі, падраныя абгорткі чыпсаў. Франак распакоўвае заплечнік і вышягвае тэрмас. Чорная накрыўка, чорная кава – на халодным ветры – самае тое... Раблю першы глыток, зьдзіўлена гляджу на Франака: “Ты ж казаў, што бяз цукру – здаравей? Франак адварочваецца, папраўляе каўнер, шчыльней зашморгвае маланку, пад самае падбароддзе: “Мая гатаўала – вось і салодкая... Я сам пазваніў, каб прыехала. Яна месяц у сваіх жыла – у Зялёным Лузэ... Няхай сабе і салодкая, але так здаравей”. Вецер хістае вуды, Франак мружыць пачырванелья вочы, я п’ю перасалоджаную каву і чакаем, чакаем... тупа так чакаем на халодным ветры.

### **САКРЭТЫ.**

У свае адзінаццаць я ведаў усе дзіркі ў высокім школьнім паркане. Ведаў на якім дрэве самыя салодкія яблыкі. Ведаў мянушкі ўсіх гэпэшных сабакаў. Ведаў, што сорак адна этикетка, ці, як тады казалі, “цікетка” ад скрынчак з запалкамі і дзевятнаццаць паштовых марак, надзейна схаваныя ў этажэрцы ў старым падручніку – каштоўнасць. І калі я пажадаю, то змагу іх памяняць на кручкі, жылку, ці прадаць... Яшчэ я ведаў, што не хачу быць касманаўтам, мараком, дырэктарам, настаўнікам, спартойцам, доктарам, танцорам, піратам, кухарам... Пра свае сакрэты я рассказываю дачцэ – ёй адзінаццаць. Яна ня можа зразумець пра дзіркі ў школьнім паркане і яблыкі, а пра маркі і прафесіі – разумее.

### **ЧЭЧА.**

У сёмым “А” Чэча рагатаў гучней за ўсіх. Яго рогат было чуваць аж з дальняга канца школьнага калідору. Гэта ён напісаў самае кароткае сачыненьне. “Я хачу быць дзірэктарам.” Калі ён выходзіў на лёд з цяжкай самаробнай клюшкай, усе ад яго разъбягаліся. Чэча разганяўся і ляцеў на суперніка, біў клюшкай па шайбе, а трапляў па нагах. Тоё ж самае адбывалася і ў футболе. А вось з шахматамі і шашкамі ў Чэчы зусім не атрымлівалася. Яго мог абугуляць нават першакласнік. Дырэктарам, вядома ж, Чэча ня стаў. Схадзіў у войска. Вярнуўся – пайшоў у міліцыянеры. На танцах ахойнік правапарарадку паводзіў сябе, як на лёдзе, калі зъяўляўся – ад яго разъбягаліся, ціснуліся да съценаў. Цяпер, былы міліцыянер – пенсіянер. Сядзіць у парку, глядзіць, як мужчыны ў даміно рэжуцца. Бывае, што і па піва яго пасылаюць. Хоць і без ахвоты, а ходзіць.

### **ПРАРОЦТВА.**

Генка Салома і Стася Крысько вучыліся ў паралельных класах. Калі “хабза” пераязджала са старога будынку ў новы – бібліятэку выкінулі ў

двор, пад бетонны паркан. Там кнігі і ляжалі да восені, прыкрытыя брызентам. Брызент спатрэбіўся, а на кнігі забыліся. Генка Салома – мянушка Саламон, чытаць любіў. Ён і перанёс-перавёз амаль тысячу кніжак сабе дамоў. Ня ўсе, а толькі тыя, якія ня моцна разъмяклі. А не паразъмякалі і не парасклейваліся зборы твораў... Але гісторыя не пра кніжкі, і не пра піва, і не пра прадавачку піва – Стасю, а пра зубы.... Саламон цягаў кніжкі, а Стася пад бочкай арэхавага колеру цадзіла піва. Спраўлялася. Кантынгент – мужчыны, а таму Стася ўвагай абдзеленая не была. Кожнаму кленту разам з куфлем – усьмешка. Аблічыла яна пару разоў на пару капеек ціхага і спакойнага Саламона. А калі, як у казцы, трэці раз не дадала рэшту, Генка зрабіў заўвагу. У адказ пачуў такое пра сябе і свае кніжкі, што і піва не захацеў. Адвярнуўся і сказаў, але так, каб яго слова пачулі: “А цябе, Стася, без зубоў пахаваюць!” Гэта было даўно, у восемдзесят першым годзе... Памерла Стася мінулай восеньню. Дзеці выдralі ў яе з роту ўсе залатыя зубы. На хаўтурах Саламонава прароцтва і згадалі. Як у ваду глядзеў, не дарма ж столькі кніжак прачытаў.

### **ВЕРШЫК.**

Саламон (глядзі вышэй хто ён) сядзеў у двары побач з пад’ездам, глядзеў жыцьцё. Выбіраў з кішэніяў семкі, частаваў вераб’ёў. Па вуліцы прайшлі салдат і дзяўчына. Яны съпяшаліся. Салдат паглядаў на гадзіньнік. Саламон склаў верш. “Пакуль на каленях салдата дзяўчына, то нахер пайшлі і камбат, і Айчына...”

### **НА ХАЎТУРАХ.**

Саламон паstryгся і пагаліўся, каб прыгожым пайсыці на хаўтуры свайго школьнага настаўніка. Там, за жалобным сталом, папрасілі і яго слова сказаць. Саламон думаў ня доўга, хоць прапановы і не чакаў. Ён падняўся, зашпіліў верхні гузік сіней кашулі і сказаў: “Шкада... Але жыцьцё – дарога ў адзін бок.” Усе чакалі, што Саламон далей скажа, а ён гузік расшпіліў і сеў.

### **У ЛАЗЬНІ.**

У гэпэ, калі адключачь гарачую ваду, то надоўга. Саламон тады ходзіць у лазыню. У парылцы мужчыны пра рознае гавораць, але найбольыш пра радаснае – пра жанчын, гарэлку і грошы... Не пра кніжкі ж трывалася, калі пары сухая, а цела разъняволенае, як не сваё. У голага і расчырванелага Саламона спыталі, а што ён думае пра жанчын. Саламон лісьцік бярозавы адляпіў ад жывата, скінуў і прамовіў: “Жанчыны ёсьць маладыя і старыя, а другіх не бывае.”

### **КАЛІ РЫБА НЯ ЛОВІЦЦА.**

Сёньня рыба ня ловіцца... Надвор’е ціхае і цёплае. Стаяу на рацэ адзін, куды ні гляну – у сіней цемры ні агенчыка ад запальнічкі ці цыгарэты.

Ніколі не хапеў стаць лекарам – крыві чалавечай баюся.

Хапеў стаць “піянерам-героем”, але ня доўга тое жаданьне праіснавала. Паразважаў і зразумеў, што пакутаў варожага палону ня вытрымаю. Гранату кінуць змагу, стрэлю, съцяг уздыму на слупе ці коміне кацельні,

а вось потым, калі схопяць, калі катаваць пачнуць: пазногі зъдзіраць, на сыпіне зорку выразаць – не. Пра ўсіх расскажу, бо не выношу фізічных пакутаў. З гэтай жа прыгчыны і шпіёнам расхацелася быць. Шпіёнаў, калі выкруюць – катуюць бязбожна. Хоць прыкідвацца, падманваць, выдаваць сябе за іншага – падабалася заўсёды.

Не хацелася стаць вадалазам... Там прыгожа: каралы, рыбы вялікія павольна плаваюць, восьміногі, акулы з кітамі... А як у балонах паветра скончыцца?! I маракам-падводнікам не пазайздросяціш, бо і на лодцы кісларод можа скончыцца. Прыйсім пры гэтым не адмовіўся б пабыць з месяц, ці паўгады Іхціяндром. У чалавека-рыбіны ёсьць жабры і пад вадой ён, як мы з вамі на зямлі. Іхціяндр патануць ня можа. Да таго ж усе каштоўнасці пірацкіх і не пірацкіх караблём належалаць яму. А з харчамі ў моры-акіяне проблем няма: марская капуста, рыба, кальмары...

Касманаўты падобныя да вадалазаў. Але ў космасе паветра – нуль. Там ежа можа скончыцца, вада, паліва ў ракеце. Разгерметызацыя як здарыцца. Не, не... Космас – не маё. Ведаў тады, і цяпер ведаю.

Ніколі не хацеў быць дзяўчынай, нават прыгожай. А чаму і сам ня ведаю. Не падабалася і ўсё...

У класе трэцім, калі пачаў чытаць з ліхтарыкам пад коўдрай, марыў стаць першапраходцам – Зьеврабоем, як у Купера. Кніжак дома амаль не было – браў у школьнай ці клубнай бібліятэках... Кніжкі любіў і люблю, а вось бібліятэкам стаць не хацелася. Дзіўна?

Вельмі хацелася стаць чэмпіёнам. Атрымаць бліскучы медаль на шоўкаўскай стужцы... Расхацелася, калі на трэніроўцы па футболе заехалі па назе так, што тыдзень на яе стаць ня мог... Вядома, думаў пра шашкі з шахматамі. Занятак ціхі і прыемны. Сядзі і глядзі на клеткі і фігуркі. Прыйдзвай, куды коніка пераставіць, куды пешку пасунуць. Хадзіў я на шашкі-шахматы, але нядоўга, можа з месяц. Думашь задзяўбуло і цішыня пачала з сябе выводзіць. А потым, што я, інвалід, каб за столікам нерухома сядзець пяць гадзінаў?

Вось такія свае мары пяшчотнага ўзросту згадваў сёньня. Не лавілася рыба.

## БРОНЗА.

Тры мятровыя бюсты Леніна сохлі ў калідоры, а побач у майстэрні гаманілі мастакі. Яны выходзілі глядзець на плён сваёй працы, на трох бронзовых ідалаў. Насамрэч бюсты былі ня бронзавыя, а папяровыя. “Пап’емашэ” – завецца такая тэхніка, калі з кавалачкаў паперы выклейваюць у гіпсавай форме. Так робяцца карнавальныя маскі: малпы, сабачкі, лісічкі, індзейцы, папуасы і правадыры... Тры бюсты, расфарбаваныя пад бронзу, падсыхалі ў калідоры, на скразніячку. Па цяжкіх кроках мастакі здагадаліся, што там зьявіўся Віця – знакаміты гэпашны асілак, чалавек, які круглы год носіць у саквайжы дзесяць кілаграмаў жалеза, а другой рукой ціскае спружынны эспандар. Мастакі выйшлі з майстэрні. Віця стаяў і глядзеў на аднолькавых, як яйкі, правадыроў. “Падняць зможаш?” – пацікавіўся Сільвестравіч. Віця каўтануў сыліну. “Паспрабуй, а то што дарма жалеза цягаць. Пакажы сваю дужасць і моц”, – падначваў спартойца другі мастак. Віця ціха паставіў саквайж. Падышоў. Удыхнуў на поўныя грудзі, выдыхнуў і адышоў. “Не, Сільвестравіч, не хачу рызыкаваць, а як пашкоджу?” – сказаў Віця і пачырванеў. Ён разумеў, што падняць столькі бронзы ня здугае.

Сільвестравіч пахітаў лысай галавой. Узяў Леніна за вуха, падкінуў, aberуч падхапіў. Віця сымяяўся як дзіця. Так шчаслыва, што мастакам зрабілася сорамна.

### **ЧОРНАЯ СКРЫНЯ.**

Была ў гэпэшным цырку такая рэпрыза, такі маленькі нумар. Ён заўсёды выклікаў у гледачоў вясёлы сымех. Валера Абелль – фокусынік і кіраунік саматужных артыстаў, выносіў на сцэну скрыню. Пытальна глядзеў у залу, а потым казаў, што гэтая машына – вынаходніцтва, зьдзейсьненае ім, каб вызваліць жанчыну ад мышыця посуду. У вузкую шчыліну запіхваў брудную талерку, а праз нейкі час вышыгваў яе чыстай. Нават гледачам прапаноўваў пайдзельніцаць, каб маглі пераканацца, што машынка працуе... Потым сакрэт выкryваўся. Са скрыні выскокваў на сцэну маленькі кучараўы цуцык. Ён, як усе разумелі, і вылізываў брудныя талеркі да бліску. Мянушка ў сучачкі была адпаведная – Ліза. Перад канцэртам яе не кармілі, нават не давалі піць...

### **ФОКУС-МОКУС.**

Абелль – не сцэнічны псеўданім. Не мянушка, не шпіёнскі пазыўны, а сапраўднае прозывішча. З такім ён нарадзіўся. Яно – прозывішча, і вяло яго па жыцці. Валера кіраваў цырковым калектывам гэпэ. Чарнявы, з акуратнай бародкай і вусамі. Акуляры. Доўгія валасы. Чорны стройчык, белая кашуля, зграбны мялік і цішыня ў зале. Валера Абелль – фокусынік, артыст. Калі ён вышыгваў з кішэні калоду картаў і пачынаў круціць яе ў пальцах, то мне здавалася, што пальцаў у яго ня дзесяць, а самае меншае пятнаццаць. Карты порхалі, рассыпаліся і зьбіраліся ў паветры ў пытальнік і клічнік, у абрывіс сэрца... На фокусыніка я мог глядзець гадзінамі, да млюснасці... Таму і прыйшоў запісвашца ў цырк, вядома, на фокусыніка. Валера глядзеў на мяне, пасыміхаўся ў вусы і габляваў калоду. Карты пастуквалі, рассыпаліся, падалі з далоні ў далонь. “Фокусынік у нас ёсьць. Фокусынік у цырку павінен быць адзін. Цябе вазьму акрабатам”, – сказаў Валера і ў паветры, як гармонік, разгарнуў-сабраў калоду, а потым запісаў маё прозывішча ў сыштак. З паўгады я займаўся акрабатыкай. Пакуль не зразумеў, што Абелль нікому сакрэты фокусаў не пакажа, бо фокусынік, сапраўды, павінен быць адзін. Я перастаў хадзіць у цырк.

### **БАБА І ГАДЗІНЬНИК.**

У дзедавай хаце быў адзін гадзіннік. Ходзікі з намаляванымі мядзведзямі, з гіркамі на доўгім чорным ланцужку. Заводзіў гадзіннік дзед – унукам не дазвалялася, каб не сапсавалі. Калі дзеда не было – гадзіннік спыняўся. Баба паспрабавала завесыці гадзіннік – зламала. Побач з гадзіннікам вісеў адрыўны каляндар. Па начах дзед падымаўся паглядзець колькі часу. Мяне дзівіла тады і дзівіць сёньня дзедава павага да часу. “Вось дзень зрабіўся на пяць хвілінаў большым, ці на дзесяць карацейшым, ці роўным з ноччу...” — казаў ён перад каляндаром, як перад абразом. Нікуды спазыніца мой дзед і баба не маглі. Адкуль у іх такая павага да хвілін і гадзін? Якая ім розыніца, карацейшы гэты дзень за папярэдні, ці даўжайшы. Карову выгнаніялі не па гадзінніку, спаць кляліся па сонцу... Пра справы дамаўляліся так: “Зайду, як пасындаецце, прынясу, як каровы прыйдуць, заходзь апоўдні, убачымся, як пошту прывязуць...” З непадробнай увагай слухаў

дзед па радыё сігналы дакладнага часу і папраўляў штодня чорныя стрэлкі. Сварыўся на гадзіннік, калі той пачынаў съпяшацца ці спазняцца. Гадзіннік мусіў паказваць дакладны час. Калі дзед памёр – гадзіннік перастаў цікаць. Ён так і вісей, з нерухомымі, як намаляванымі стрэлкамі. А баба мая, нават, заўважаць яго перастала...

### **ПРА ШЧАСЬЦЕ.**

У Саламона, калі ён, разыняволены і лёгкі, вяртаўся з лазні, спыталі падлеткі: “Скажыце, дзядзька Саламон, а ці праўда, што нельга пабудаваць сваё шчасльце на чужым няшчасці?” Саламон зас্তаяўся і адказаў так: “Усе будуюць: дактары на хваробах людзей, трунары на съмерці, скульптары помнікі нябожчыкам ставяць, мастакі партрэты малююць.... У вас падраліся чаравікі – дробнае няшчасльце, а гандляру з гэтага што?... далей самі прыдумайце, вы ж – разумныя дзеци.” Сказаў Саламон і зас্তаяўся, бо есьці вельмі хацеў.

### **БАБА І ТЭЛЕВІЗАР.**

Мая бабуля не разумела тэлевізар. Колькі разоў схадзіла да цёткі, яны, ці ня першыя на вёсцы, набылі “Нёман”. Пасядзела, паглядзела і вярнулася да сваіх звыклых і зразумелых клопатаў: агарод, карова, вячера, посуд, хата, двор і гэтак па коле. Яе, вядома ж, запрашалі зноў, але яна не хадзіла. Я спытаў у сваёй няроднай бабулі: “Чаму?” “А там скрэзь адно і тое ж паказваюць, што ўчора, што заўчора...” Такі быў адказ. Тады я пас্তаяўся, а сённяня не магу таго вытлумачыць, як ні спрабую.

### **АНЁЛ.**

Куды ён сыйшоў, куды адляцеў? Раней яна ўвесь час адчувала яго прысутнасць, хоць і не задумвалася, а ці ёсьць ён – анёл-ахоўнік. Яна радавалася кожнаму імгненню жыцця, глытку халоднай вады, фотаздымку, на якім яна маленькая з дубчыкам у руцэ. Радавалася блізкасці з мужам – хуткай і звыклай, быццам будзёной. Яна не съпяшалася сама і не прыспішвала тых, хто быў побач. Жыла сёньняшнім днём, сёньняшнімі клопатамі. Былі грошы – добра, не было, што ж, хутка зъявяцца. Яна пражывала кожны дзень і радасна засынала, ведала што наступны дзень будзе ня горшы за папярэдні... Праходзіла побач з лястэркам і не магла не зірнуць на сваё адлюстраванье, не магла... А цяпер ўсё ня так. Зынкла тая “невыносная лёгкасць быцця”. Я гляджу на яе чысты твар, на съветлыя валасы, скульптурныя, як намаляваныя пад лякала плечы, на тонкія, такіх ні ў кога больш ня бачыў, рукі ... Я гляджу на яе і прашу цябе, анёл-заступнік, вярніся. І не адыходзь ад яе. Будзь заўсёды побач. Прашу цябе, пачуй.

### **КЛЮЧ І ПУСТАТА.**

Уздымаешся па сходах, ідзеш дамоў. Даставеш з кішэні ключ, круціш яго на ўказальным пальцы, каб весялей ісьці. Ключ зрываетца, ляціць. Падае на каменныя сходы, дзынкае па прыступках, і, я разумею, што нічога не магу зрабіць, акрамя таго, як прашантатаць: “Не!” Але слова не дапамагае. Ключ ад дому падае ў цемру шчыліны. Падае ў пустату... Як доўга няма гуку, які засьведчыць, што падзеньне скончылася. Дакладна памятаю – тройчы за жыццё, ключ ляцеў у пустечу. Тройчы разам з ключом падала сэрца.

## РАЗВАГА.

Гадоў сем таму адзін рыбак сталага веку сказаў такое: “Кожная рака пахне жанчынай... А сапраўдная жанчына – пахне ракой. І ёсьць на белым съвеце рака любімая, якую памятаеш, да якой вяртгаёшся, з якой жывеш...” Агенчык запалкі, разгубленая ўсьмешка і цыгарэта ў вузлаватых пальцах. Такім застаўся ў маёй памяці стары рыбак. У яго было прозвішча – Порах, а звалі Віктар Мікалаевіч.

## НЕ ПРА ГУЗІКІ.

Гузікі бываюць розныя: на дзве дзірачки, на чатыры, з вушкам і вайсковыя. Ад тых часоў, калі я насіў доўгі руды шынель, засталіся ўспаміны, а з рэчаў: пачак фотакартак, якія праглядаю разы ў гады. Ножык складанчык – падарунак кухара па прозвішчу Тонкі. Гэтак, як Толік Тонкі, ніхто ня мог засмажыць “маслы” і бульбу. Ён падкормліваў мяне, я зрабіў яму шыкоўны дзембельскі альбом. Не за ножык, не за смажанае мяса. А таму, што ён быў класны хахол, а я – беларус. Лязо таго ножыка стачылася, зрабілася вузкім, як звычайні аловак. Я трymаю падарунак кухара ў рыбакай сумцы. Бо як на рацэ без нажа...

Ёсьць яшчэ маленкія ножыкі – іх тры, захоўваю ў ярка зялёным пластыкавым футарале. Падарунак прапаршчыка-мастака, дзіўнаватае сполучэнне словаў. Ножыкі тыя зробленыя з маленкіх напілкаў, імі добра рэзаць паперу, рабіць трафарэты... Трэцяя матэрыяльная каштоўнасць – скураная пятля з карабінчыкам. У войску яе надзялоць на пас, а да карабінчыка чапляюць штых-нож. Адкуль, як узялася гэтая рэч – згадаць не могу. Яна служыць мне ад часоў войска. На ёй замест нажа вісяць ключы. Зручна і надзеяна. Ёсьць яшчэ гузік. Жалезны, з вушкам, з адцінутай зоркай. Ён ад шынляля. Рудога, доўгага. Калі да мяне прыяджала ў войска жонка, у брыгадзе быў каранцін. Сустрэчы забараняліся, а праслужыў я яшчэ толькі першыя паўгады. Калі ішоў на сустрэчу з ёй – нерваваўся. Круціў гузік. Спаканыне на КПП атрымалася зусім кароткім. Наглядзеца не пасыпей, каб потым бачыць яе такой у эратычных снах. Ішоў да казармы, і адкруціў – адараў той гузік. З ніткамі, з мясам... Дзіўна, што той пазелянелы гузік захоўваю, як медаль.

## КРАЙ.

Возера – вялізная копанка, якая знаходзіцца на краі гэпэ. За старымі занядбанымі гаражамі. За возерам поле, за полем вёскі. Саламон ішоў ад возера, а я кіраваўся да вады. Мы сустрэліся. Свяціла яркае ліпеньскае сонца. “Пастай”, – прапанаваў я і адышоў у густы цень каштана. “Адны думаюць, што ў скраіна – канец нашага пасёлка. Тыя ж, хто ўваходзяць, лічаць, што пачатак. Гэта, як жыцьцё... Усё залежыць ад накірунку”, – сказаў Саламон. Я задумаўся над яго словамі. “Ну, я пайшоў, а ты стой... Час сънедаць.” – Саламон узмахнуў рукой. Гляджу яму ўсьлед, і мне робіцца сумна, але іду да возера.

## АДЗІНЫ З МНОГІХ.

Такі надпіс на амерыканскім даляры. Даўно хацелася напісаць пра падлеткаў, якія яшчэ зацемна выбіраюцца з дому. Сустракаюцца ў гулкім

пад'езьдзе. Шэптам перагаворваюцца, зъягаюць па прыступках... Прывзываюць да ровараў вуды, мацуюць торбачкі з ежай, а потым выязджаюць з гэпэ на шашу, абсалютна пустую, і едуць пасярэдзіне. Асфальт, як прыцярушаны сънегам. Разылятаеца тапалёвы пух. Падлёткі съпяшаюць. Ім трэба на съвітаныні быць там – на шчасльвым месцы, на закінутым тарфяным кар'еры, які ўчора, лазячы па дрыгве, яны выпадкова знайшлі... Вады ў тым кар'еры мала, меней чым па калена, а рыбы шмат... Карасі з лінямі крэсыляць плаўнікамі на паверхні палосы, малююць зігзагі, робяць кругі... Ладныя рыбіны перавальваюцца, варушаеца пад цёмнай водой, як пад коўдрай... Шоргат колаў, пstryкальне каменчыкаў, прыемны, бо зябкі, туман. Поль. Сыцежка. А потым яны нясуць свае ровары на плячах, адмахваюцца ад камароў. І перастаюць, зрешты, на іх зважаць. Брудныя і мокрыя выбіраюцца на край свайго кар'ера. Кідаюць "тэхніку" пад кустамі і з вудамі лезуць у воду. Яны цягаюць карасёў. Паказваюць, адзін адному, калі трапляеца ладная рыбіна, і не зважаюць на час. Яны шчасльвия... Вечаровае сонца чырванее над даляглядам, над бясконцым каштанавым полем, дзе – нідзе парэзаным міліярацыйнымі канавамі. Яны едуць дамоў. На багажніках торбачкі з карасямі. Дома яны палічаць злоўленую рыбу. Абавязкова. Каб ведаць, каб запомніць. Шчасьце для іх пакуль яшчэ выміраеца колькасцю злоўленых срэбных і залатых карасёў.

### **СПРОБА.**

Лічба тры для яе шчасльвая. Тамара і на юрыдычны паступіла з трэцяй спробы. На трэці год уладковалася юристам у прыватную фірму. Першыя дзьве справы, якія даручылі весьці – прайграла. А вось трэцяя скончылася вельмі пасыпхова. Ёй было трыццаць пяць. Ні дзяцей, ні мужа, ні бацькоў. Яна двойчы, бяз бачнай прычыны, спрабавала скончыць жыцьцё самагубствам. Першы раз труцілася газам, другі – соннымі таблеткамі... Першыя два разы, абсалютна выпадкова, побач аказаліся людзі. Тамару ўратавалі. Да трэцяй спробы яна не рыхтавалася. І без таго была ўпэўненасьць, што гэтым разам атрымаеца. Лічба ж тры – шчасльвая. І не памылілася. На пахаваныні толькі і гаварылі пра трэцюю спробу Тамary Крапіўніцкай, і пра магію лічбаў.

### **ЧОРНАЯ СКРЫНЯ.**

Колькі сябе памятаю, столькі памятаю і чорную скрыню сваёй бабулі. Яна стаяла на адным і тым жа месцы – пад акном, паміж канапай і шафай. У той вялізны і ёмістай скрыні я мог пры жаданыні схавацца. Зробленая яна была з дубовых дошак, а таму акрамя сялянскай грувасткасці мела неверагодную вагу. Аднойчы, за яе заляцела манетка. Адсунуць скрынню ад съяяны я ня здолеў. Паклікаў стрыечнага брата, але і разам рады не далі. У чорнай скрыні, акрамя ўсяго іншага, заўсёды ляжалі цукеркі. Найчасьцей то былі падушачкі ці карамелькі. Але цукеркі мяне не заўсёды цікавілі. У чорнай скрыні я шукаў грошы. А дзе ж яны могуць быць, калі ня там? Мне, калі бабы з дзедам не было ў хане, карцела падымаецца цяжкае века...

Зверху скрыня была чорнай, бліскучай, а з сярэдзіны съветлай. На дошках века, з сярэдзіны, дзе хімічным, а дзе і звычайным алоўкам, роў-

нымі радкамі ішлі запісы, зробленыя дзедавай рукой. Радкоў з лічбамі-датамі мелася шмат. “Злучка...”, “Жытга пасеяў...”, “Ацёл...”, “Апарос...”, “Капалі бульбу...”, “Садзілі бульбу...”. Штогод надпісаў дадавалася. Потым слова і даты пісаліся паверх папярэдніх. Я спытаў у дзеда, а чаму ён ня піша ў сыштку. Дзед крыху падумаў, а потым патлумачыў, што каляндар ці сыштак могуць згубіцца, а скрыня ня згубіцца. Дзіўна, але гроши ні дзед, ні баба ў чорнай скрыні не трymалі. Баба хавала гроши ў падушцы. А дзед клаў пенсію ў бляшаную пушачку, якая стаяла ў шуфлядцы стала, пад абразамі. Так што пра скарбы ў куфэрках я перастаў верыць яшчэ ў дзяцінстве.

### **ЗАЙЗДРАСЬЦЬ.**

Генка Аўсяннік праславіўся двойчы. Першы раз, калі Ісак выбіў яму два пярэднія зубы. Было так. Лета – пачатак вакацыяў. Сыёка. Падлеткі вырашылі папіць вады, памыцца, ахалануцца. Каб не ісьці дамоў – бацькі могуць і не пусціць потым. Прыйшлі на будоўлю. Каля паркану, спрэс съпісанага мацюкамі ды іншай цікавай інфармацыяй, па зямлі цягнецца труба, падобная да зъмяі з ускінутай галавой. Канчаецца іржавая труба кранам. Адкруці і смакчы съцюдзённую воду. Стайм, смокчам, съмяёмся, пырскаемся... Дайшла чарга і да Геніка. Прыймактаўся Аўсяннік не адагнаць. Ісак ня вытрымаў, дужа піць хацеў, і ўдарыў нагой па трубе. Здрягнулася труба. Бац Геніка па зубах – двух пярэдніх верхніх як і не было. Кроў, крик... Зубы разглядаем. На адным Ісак дзірку знайшоў і пачаў Аўсянніка супячаць, што гэты зуб і так вываліўся б. Атрымалася, што Генік дзякаваць яшчэ мусіў. Съмешным стаў Аўсяннік, як бабуля... У восьмым класе ў Геніка стаялі ў роце два залатыя зубы, і ён навучыўся прыгожа цвyrкаць сълінай. Так як ён ніхто ня мог, а ўсе яму зайдросыці.

### **СОН.**

На ровары, веліку, лайбе – далёкае робіцца блізкім. Ва ўсіх хлопцаў у каго лепшы, у каго горшы, велікі былі. Генік Аўсяннік хадзіў пешкі, праціўся, каб падвезылі – хоць на раме, хоць на багажніку. Зразумела, падвозілі... Але не заўсёды, бо каму ахвота высільвацца, круціць педалі. Генка праводзіў нас зайдросным позіркам і крывіўся, як ад болю. За пяць км ад гэпэ, пры шашы, стаяла закусачная. Мясцовыя дзядзькі і цёткі прыязджалі туды, хто выпіць, хто закусіць... Генка падпільнаваў, калі гаспадар аднаго ровара добра выпіў-закусіў. Агледзеўся Генік, схапіў ровар, ускочыў на яго і... Потым ён расказваў мне свой сон. Тыдзень за ім бег дзядзька. Генік з усяе моцы круціў педалі, а ровар амаль ня ехаў. Як на крутую гару – круціш, круціш, і на месцы стаіш. Яшчэ імгненьне і паймчыш з гары, толькі вецер будзе ў вушах съвістаць, але тут Генік прачынаўся. Уцячы не атрымлівалася. Праз дзён дзесяць нас прывялі ў міліцию. Паставілі да сыцяны. Стайм, маўчым. Зъяўляецца дзядзька вясковы ў хромавых ботах (адзінай дэталь, якую захавала памяць) і пачынае нас разглядаць. Генік нават не чырванее. Дзядзька паціснуў плячамі і просіць, каб мы раты паразявалі. Нас адпусцілі, а Геніка пакінулі. Ровар перафарбаваны забралі.

Мне згадваецца Генікаў сон. Бачу хлопчыка на ровары, які застыў на гары, і хлопчык той – ня Генік, а я на скрадзеным ровары.

## ЛІСТ.

“Ты сядзіш у вялікай і цёмнай майстэрні. Фарба на палітры акамянела, запылілася і страціла сапраўдны колер. Гурбачкі фарбы нагадваюць птушыны памёт, але на палітру ты даўно не глядзіш. Табе семдзесят пяты, здаецца. Ты зусім стары. Такі, што часам, самому робіцца сорамна за свае гады, няёмка перад самім сабой. Ты даўно не працуеш... Глыбокі фатэль з выщертымі падлакотнікамі, ён як твая ракаўка, як абalonka, ці частка цябе. І цемра. Ты звыкся з ёй, і яна цябе не раздражняе, як раней. Ты ня мог дачакацца дня, дачакацца съвятла. Падхопліваўся на съвітаныні, выпальваў цыгарэту, піў каву... Сыпяшаўся, бег у майстэрню і шырэй расхінаў шторы... Апошня гады ты часта сядзіш вось так – нерухома, глядзіш у цемру, у далёкі кут. Не, ты ня плачаш... Ты ня думаеш пра мастацтва, пра вучняў. Ты не чытаеш кнігі і не глядзіш тэлевіzar. Пах фарбаў і шкіпінару перастаў радаваць і бадзёрыць. Пра што ты думаеш, калі застаешся сам насам у вялізной майстэрні? Хочаш, скажу... Ты думаеш пра жанчын. Яны зъяўляюцца з цемры, праходзяць перад табой. Яны не састарэлі ў адрозненінне ад цябе. Вочы блішчаць. Вусны расхінаюцца ва ўсьмешках... Некаторыя праходзяць павольна, а некаторыя пралятаюць, пакінуўшы толькі свой водар. Водар жаданьня. Яны гарачыя, хуткія – яны жывыя. Пра іх ты думаеш, дарагі прафесар, акадэмік.... Думаеш і разумееш, што гэта адзінае вартае ўспамінаў, што было і ёсьць у тваім жыцці. Я шкадую цябе, настаўнік. А дапамагчы не могу. І ніхто табе не дапаможа... Можа я, а можа іншая ўвойдзе са съвятла памяці ў цемру майстэрні, пакладзе далонь на твой твар, і закрые павекі.”

## ЧЫРВОНЫЯ КОЛЫ.

Ад некаторых падзеяў, сустрэчаў, партрэтай застаецца ў памяці зусім малая. Гаспадара ровара з чырвонымі коламі – ня памятаю. Як выглядаў, што гаварыў? Памятаю адно ровар. Нават ня сам ровар, а чырвоныя колы. Спрабую згадаць, узнавіць, зазірнуць, разгледзець – круцяцца колы, пабліскуюць пруткі, астатніе неразборліва, расплывіста, няпэўна. І ахоплівае шкадаваныне, узынікае разгубленасць. Акрамя чырвоных колаў памяць не захавала нічога, ні імя, ні мянушкі, ні твару, ні руху...

## СКРУТАК ДРОТУ.

Вогнішча побач з будоўляй. У агні вялікі скрутак сталёвага дроту. Ён чырванее. Ён зусім чырвоны. Выкідаем, вышыгваем на сънег. Сычэньне, белая пара, дрот робіцца чорна-сінім і непрываабным. Ён пераблытаны, жахлівы... Калі дрот ачах – пачынаем яго секчы на кавалачкі меншыя за запалку. Потым кавалачкі згінаем абцугамі і малатком. У мяне поўныя кішэні “прабойчыка”. Такім “прабойчыкам,” з таго чорна-сіняга дроту, я патраплю Віцьку пад вока. Аднакласнік стане качацца па сънезе і кричаць. А я пачну выбачацца... Стану высыпаць з кішэнія на сънег, як тыя семкі, пагнутыя кавалачкі дроту. Рагатку ня выкіну, пашкадую... У Віцькі на ўсё жыццё застанецца пад левым вока знак – маленькая падкоўка.

## БІБЛІЯТЭКА.

Ня ведаю, як для каго, а для мяне Дом Літарата – не кабінеты сак-

ратароў, ня бар, не вялікая зала, дзе даводзілася выступаць, а – бібліятэка. Пакуль яна была – Дом Літаратара – быў. Учора, трынаццатага ліпеня дзьве тысячи шостага году, Дом Літаратара перастаў для мяне існаваць. Ён ня зынік, не праваліўся пад зямлю – стаіць, як стаяў, па вуліцы Фрунзе, 5, але ён ператварыўся ў нішто. Чаму так, што адбылося? Зынікла бібліятэка. Я сам дапамагаў выносіць кнігі ў доўгую зялёную фуру. Памяшканье пусьцела на вачах, рабілася гулкім. Развіраліся стэлажы, зносліся, похапкам закідаліся ў машыну кнігі – тысячы, дзясяткі тысячаў кніг... I бібліятэчны фармуляр свой я не знайшоў у скрыні. Той фармуляр запаўняла Ніна Уладзіміраўна, яна ж і кнігі патрэбныя туды ўпісвала, раіла, кавай частавала, цыгарэтай, за жыцьцё са мной гаварыла. На съвеце і ня так шмат людзей, да якіх адносіны не напаказ, а прыхаваныя, пяшчотныя... Мне захацелася патэлефанаваць Ніне Уладзіміраўне, пачуць яе голас, пагаварыць, як раней, як тады... Але я гэтага не зрабіў – пашкадаваў, бо, напэўна, ведаю, расьперажываеца, калі пра бібліятэку пачуе.

### НОЧ.

Я гляджу на сем зорак, з якіх складаецца ў начным небе агромністы коўш. Дзъме вецер, адлюстраваныні ліхтароў трымашыць, як луска залатой рыбіны, пульсуюць, рака хістаеца, а сем зорак нават не міргаюць. Яны халодныя, непахісныя, адсутныя. Гляджу і думаю, а ці існуе хоць што большае, чым гэты зорны коўш, больш агромністае і велічнае... Спрабую прыдумаць.... Калі зямлю кінуць у коўш, то... Зоркі падаюць з яго, як краплі, згасаюць... Адчуваю разгубленнасць і бездапаможнасць. Адной бліскучай краплі дастаткова, каб зынікла Зямля. Той краплі, якая падае з сямізорнага каўша. Яму бяз розніцы, што я пра яго думаю. Ён самы вялікі посуд. Самая вялізна з усіх бачных ёмістасцяў. Ён – самая вялікая лыжка... А супакойваюся на думцы пра самую маленьку лыжачку. Так, пра срэбнюю, набытую жонкай, каб карміць дачку, калі ў той яшчэ і зубоў не было. Жонка беражэ тую зграбную лыжачку, каб потым, калі ў дачкі народзіцца дзіця... Зорны коўш перастае палохаць. Яго перамагае маленькая лыжачка.

### РЭШТА.

Яна зрабілася лёгкай, як белае пёрка, дробненькой, маленькой. У яе баліць ногі. Яна заўважна кульгае, калі памалу ідзе да крамы. Яе можа падхапіць і зьнесыці вецер. Паціху падымаеца на высокі ганак. Вітаеца з прадавачкамі. У драцяны кошык кладзе палову шэрага хлеба, сайку і пакет малака, цукеркі... Доўга, побач са стракатай шклянай паліцай, стаіць і пералічвае дробную рэшту. Так засяроджана, так уважліва, быццам гэта найважнейшая справа яе жыцьця... Прадавачка пачынае нервавацца. А мне робіцца няёмка... Я стаю і гляджу на яе. Баюся падысьці, падбегчы, нават гукнуць баюся... Гляджу і разумею, што калі давядзеца выбіраць паміж Радзімай і Мамай, то і я – выберу маму.

### НЕ ПАЗНАЎ.

Насіліся пасылья дажджу на роварах. Дамоў прыехаў позна. Падняўся на свой трэці. Ціхенька ўвайшоў у кватэру, каб не пабудзіць бацькоў, знайшоў

вязку з ключамі і нячутна прычыніў за сабой дзъверы. У калідор брудны ровар не закоціш, а на пляцоўцы пакінеш – раніцай ня знайдзеш. Па стромых прыступках, асьцярожна сыходжу з роварам на плячы ў сымядзючую вільготную цемру. Колькі памятаю, у сутарэньях заўсёды съвеціць адна лямпачка з пяці. Клацаю выключальнікам, так і ёсьць гарыць адна. У дальнім канцы. Амаль навобмацак паварочваю ключ у важкім замку, знарок бразкаю, съпяшаюся хутчэй сыйсьці. Расхінаю дзъверы... І слупянею. У цемры стаіць чалавек. На мяне ўтаропіўся... Мне здаецца, што нашае нерашучае супрацьстаяньяне цягненца вельмі доўга. Ровар валіцца з рук. Кідаю ў чалавека цяжкім замком. З усіе моцы кідаю і бягу. У сутарэньях звон разбітага шкла... Да мяне даходзіць. Чаму ключы не на цвічку віселі, а на паліцы ляжалі. Спрабую ёсьці і не магу – у вачах ён – мой адбітак. Лоджыю зашклілі толькі праз месяц.

### ДЗЪВЕРЫ.

На дабітым аўтобусіку едзем гравейкай да Лепеля, каб адтуль на Менск. Вяртаемся з вёскі. Жонка з дачкой сядзяць наперадзе, а я за імі. У Вялікіх Дольцах дадаецца п'янаватых пасажыраў. За мной уладкоўваецца мужчына ў сымешных акулярах на гумцы, на руках чорнае кацяня, і жанчына – гадоў за пяцьдзясят, з залатымі зубамі. З гулянкі нейкай вяртаюцца. Прислуходзяцца да размовы. "...А напярэдадні бачыла я сон і прахапіла. Быццам адсоўваю фіранку, паглядзець, а і ці моцны той дождж. Маланка як блісьне, як загрукоча ўсё, хата страсянулася і дзъверы паадвальваліся, пападалі на падлогу. У доме пяць дзъвярэй, а адарвалася толькі двое. Я прахапілася, вады папіла, калачуся.... ні дажджу, ні маланкі няма, рады даць не магу, і што гэта, і да чаго..." – распавядае жанчына. Кацяня на каленцах у дзядзькі ціха і незадаволена каўкае. "...А потым, калі Сярожа памёр, а праз паўгода і Саша... тут я той сон і згадала, тыя дзъверы ўспомніла..." – жанчына ўздыхае і хліпае носам. "Сяргей жа твой і ня піў, здаецца?" – дзядзька кашляе. "Ага... Ні кроплі" – адказвае цётка. – Мужык мог, а сын ні-ні."

Сёння і мне сънліся дзъверы. Вялікія, пафарбаваныя арэхавым колерам.

### МАШЫНІСТ.

"Цягнік ня ровар – разгоніца, то адразу ня спыніш. Ён цяжкі, а таму доўга едзе. За сорак гадоў, што я на чыгунцы машыністам адпрацаваў, усякага нагледзеўся. Тройчы людзей зьбіваў. І тры разы жанчыны на рэйкі выскоквалі, пад лакаматыву траплялі. І ўсе потым да лесу ляцелі. А запомнілася што? (Тут чыгуначнік задумаўся.) Адна старая рукі да бакоў прыціснула, валасы сівые растрывбушыліся, і ляціць... Чыста вядзьмарка, мяцёлкі не хапае... І ні адна з трох пад колы не патрапіла. Усе да лесу ляцелі. Вось як ляцелі, гэта і запомнілася."

### КРЫШАНЫ.

Стасік Лявонаў двойчы прабіваў нагу, а Васіль Ягораў толькі раз, але наскрозь. Мне ж пашчасыціла... Вялікі цвік прапароў гумовую падэшву

кеда і выскачыў іржавай дзюбай паміж пальцамі. Я хваліўся той дзіркай у абутку, як салдацік медалём. Каб падшыванцы ня лазілі па садах. Не калацілі яблыні, не тапталі грады ды не ламалі гальлё – вяскоўцы вынайшлі такі сродак. Бралася дошка, у дошку наскрозь забіваліся вялікія цвікі. Потым яе закопвалі гаспадары салодкіх яблыкаў пад дрэва, прыцярушвалі травой, і – гатова. Можа не геніяльна, але проста і дзейсна...

У двары п'яны дух. Над рудымі, чырвонымі, залатымі, белымі крышанамі гудуць восы. Крышаны сушацца на старых посыцілках, на цыраце. Яны на даху паветкі, на стопцы, на ганку... А мая баба ўсё рэжа і рэжа ападкі. Адмахваецца мокрым ад яблычнага соку нажом, адганяе стракатых вос і чорненъкіх чмялёў... А я з братам цягаю з гароду ападкі і не гавару бабе, чаму брат кульгае...

### НЕБА.

“Белы наліў” у вёсцы звалі “летнікам”. Ён адыходзіў хутка. Сапраўдныя яблыкі пачыналіся пазней. На тых восеньскіх яблыках зараблялі – вазілі прадаваць, хто ў Ленінград, хто ў Москву. Каб яблыкі пасыпелі – сады ахоўвалі. Мой дзед недачуваў. А які з глухога чалавека вартайнік? У сад выпраўлялі мяне. Пад старую яблыню выцягвалі вазок. Кідалі на вазок сена, паверх клалі посыцілку, на яе падушку... Мне гадоў восем. Ляжу на вазку пад рудым і цяжкім кажухом і гляджу ў жнівеньскае неба. У горадзе неба зусім іншае. Яно пустое, як падмеценае падсылепаватай гаспадыніяй, амаль бяззорнае. А тое неба, над садам і вёскай, як цукрам засыпанае зоркамі. Мне страшна... Мне халодна... Мне самотна... Я хаваю твар пад кучаравы каўнер кажуха, заплюшчуваю вочы, спрабую заснуць... И тут мяне пачынае трэсці... Я не вытрымліваю цемры. Адхінаю каўнер, і да сьвітаньня не магу адвесці вачэй ад мігатлівага жнівеньскага неба. Ляжу і гляджу. Нерухомы, як нябожчык у труне.

### ЛАХЕРДЗІКІ.

Хто ведае, што гэта такое? Дзіўнае слоўца. Пачуў яго гэтым летам ад цешчы, яна расказвала пра знаёмых. “...Набяруць лахердзікаў, пасядуць перад тэлевізарам, серыял глядзяць і ядуць сабе”. Лахердзікі – прысмакі: чыпсы, чупа-чупсы і г.д. Адкуль гэтае слоўца? Мяркую, што ад вушацкіх габрэяў. Цяпер і дачка, і жонка, якім слоўца спадабалася, просяць мяне купіць у краме якіх лахердзікаў...

### СУСЕД.

Гэта ён Славік, па мянушцы Гэцала, расказаў мне пра арла і хлопчыка-афганчыка, які таго арла падстрэліў.... Спалохаліся вайскоўцы. Яно і ня дзіва, ніякавата зробіцца, калі ўбачыш, як дзіцё з першага стрэлу забівае вялізнага птaha, што вісіць высока-высока над вайсковай калонай... Славіка Гэцалу з Афгану камісавалі. Сцаўся хлопец па начах. Пабадзяўся ён па гэпэ, папіў і ажаніўся. Жонка нарадзіла хлопчыка і дзяўчынку. Пажылі гадоў сем-восем і разышліся. А сёньня даведаўся, што Славіка арыштавалі. Зарэзаў саракагадовую жанчыну, да якой хадзіў апошнія пару гадоў. Дзевяць разоў ударыў яе нажом, а потым прыйшоў дамоў, дзе маці хворая жыла, і лёг спаць. На раніцу зьявіліся міліцыянеры і вывелі Славіка з кайданкамі на руках. Маці спалохалася, пачала пытаць, а што такое сын

зрабіў, што скраў, калі яго арыштоўваюць аж пяцёра міліцыянераў? Ёй не сказаі.

...А Гэцалам Славіка звалі таму, што калі ішоў, то падскокваў, як на спружынках.

### КАРЛА.

Усе ведаюць, што калі-небудзь надыдзе час цішыні. Толькі Карла ведаў не прыблізна, а дакладна. Доктар ня стаў яго абнадзейваць, ня ўзяўся суцяшаць і супакойваць. Сказаў, як адрезаў – два месяцы, у лепшым выпадку. Карла ведаў, што дакладна праз два месяцы прагноз і зьдзейсніцца, не сумняваўся. Так і адбылося. Карла памёр раніцай, перад самым сьвітаннем. Згасла зорка ў левым верхнім куце вакна. Зрабілася нябачнай. Суседка адчыніла кватэру, бо Карла пакінуў ёй ключы... Пра Карла Міхайлавіча ні хто не сказаў кепскага слова, як і не было чалавека на съвеце.

### СПАКОЙ.

Які спакой, калі сёньня поўня. Як поўня, так муж з жонкай і свараща. Суседзям за тыя паўгады, што муж і жонка зноў разам, надакучылі іх лімант і крыкі, але ж і цікава. Суседзем хочацца цішыні. І дзеці ж слухаюць... Сварка і сёньня началася з таго ж месца. Муж паляпаў сябе далоньню па белым запясьці і спытаў жонку, дзе яго залаты гадзіннік. Яна адказала, што гадзіннік забраў малодшы сын. Тады ён спытаў, а нашто яна аддала той гадзіннік сыну, а не прынесла яму. Без гадзінніка ён ня можа. Зусім ня можа. Суседзі спрабуюць супакоіць, але чужбы словы, як сыпірт у польмія, выклікаюць яшчэ больше абурэннне і абрэзы. Жанчына згадвае трох яго каханак, больш ня ведае. Ён згадвае яе аднога каханка, чырвонатварага кухара з рэстарацыі “Вясёлка”. Слова за слова, і сварка вяртаецца да залатога гадзінніка. Крычыць певень. Яго хрыпаты, як прастуджаны, рэзкі крык прымушае прыгожа апранутых мужчын, жанчын і дзяцей змоўкнуць, суняцца і немітусыліва, з сумнымі тварамі, паразыходзіцца па сваіх магілах. А поўня над чорнымі бярозамі яшчэ з паўгадзіны нагадвае залаты гадзіннік, бяз стрэлак і лічбаў.

### МЕНТАЛЬНАСЦЬ.

Часам да Ігара Цішына, які жыве ў БруSELі, заязджаюць беларускія мастакі. Быў у яго і мой былы настаўнік Май Данцыг. Павадзіў яго Ігар па горадзе, але не па музеях і выставах, а пераважна па кніжных крамах. Пяць цяжкіх чамаданаў кніг павёз Данцыг з Бельгіі ў Менск. Альбомаў з рэпрадукцыямі ў Мая Вольфавіча і так хапае, а ён ня можа спыніцца і працягвае набываць. Дзе ні бывае, адусюль вяže кніжкі. Навошта чалавеку столькі? Рассказаў я пра гэтую жарсыць мастака да кніжак Глобусу. А ён і кажа, што гэта не хвароба якая, а звычайная габрэйская ментальнасць. Габрэй павінен усяго назапасіць не на адно, а на некалькі жыццяў... Вось Данцыг і назапашвае кнігі... Дзіўна? Падобна да праўды. Бо яшчэ раней чуў пра знакамітага “ў вузкіх колах” съпецыяліста. Той чалавек, па прозывішчу Брак, усё съядомае жыццё антыкварнія гадзіннікі рамантаваў. Меў ён восем навюткі камплектаў імпартных інструментаў, абсолютна аднолькавых. Састарэў, кепска бачыў, гадзіннікі рамантаваць

кінуў. Але колькі ні прасілі старога майстра прадаць хоць адзін камплект інструментаў, хоць карыстаны, усім ветліва адмаўляў.

### **ЗАЎСЁДЫ СЬНЯЦЦА.**

Я хадзіў па грыбы з дзедам, бацькам, стрыечнымі братамі, дзядзькам, вясковымі сябрамі, з малодшым братам, калі ён падрос... Але болей за ўсё любіў і люблю хадзіць адзін... Не, не адзін, а з ножыкам і кошыкам. У грыбах – яны лепшыя памочнікі і сябры. У кожнага грыбніка ёсьць свае шчасльівямя мясыціны. Быў я меншым – месцы гэтая былі на краі леса, а калі падрос, то з'явіліся новыя, далёкія. Я не баяўся леса. Лазіў па гушчарах, па балоцістых лашчынах, па грудах... Грыбы, ягады, рыбалка – съняцца. Заўсёды съняцца.

### **СЮЖЭТ.**

Карэлія... Белыя ночы, белыя дні.... У будатрадзе съвята, не прывезылі цемент, вось праца і спынілася. Хлопец з дзеўкай пайшлі ў лес на беразе возера. Пайшлі ў сярэдзіне дня. Лес рэдзенъкі, съветлы, грыбы на кожным кроку, ягады... Ні съцежак, ні дарог. Ходзяць, цалуюцца-мілуюцца. Па траве качаюцца, бегаюць, перагукваюцца. Дзеўка хлопца ягадамі частуе..... Гарбаты прараб пацікавіўся, а дзе падзелася Ядзя. А калі яму сказалі, што дзеўка з хлопцам пайшлі ў лес да возера, то ён лаяцца пачаў, зъбляеў... Ядзька шмат каму падабалася... Супакоўся трохі гарбун, на лес той паглядае ды кажа, што фіны, той лес як замініравалі яшчэ вайной, так туды ніхто з мясцовых ні нагой... Нехта яшчэ пра мінет пажартаваў... Што тут рабіць будзеш? Сядзім, папяросы палім, на лес той далёкі паглядаем, прыслухоўваемся...

Ядзька з Андрэем вярнуліся пад вечар. Ціхія і стомленыя.

Ядзька плакаць почала, а Андрэй у доктара съпірту папрасіў, пакуль на выпіў – запалкі ў пальцах ламлісія...

### **ЧОРНАЯ ПІЛА.**

Мы з дзедам пілуем дровы. Мне гадоў сем. Пілую дзед, а я дапамагаю. Цягаю аберуч вялізную чорную пілу, напінаюся, стараюся. Вострымі зубамі ўгрызаецца чорная піла ў бярозавае бервяно, струменьчыкам сыплецца пілавіньне. Дрэва цвёрдае, а пілавіньне мяккае і духмянае. Мне гэта падабаецца. Я люблю працаўаць з дзедам напару. Ён не прысьпешвае, ня сварыцца, калі нешта не атрымліваецца адразу. Дзед добры... Яшчэ ў чорнай пілы новая адпалираваная ручка. Гладзенъкая такая, прыемна яе съціскаць пальцамі. Піла ці ня большая за мяне. Яна пагрозыліва гудзе і ўздыхае, бывае выгінаецца, калі захрасае ў бервяне. Мы ўжо напілавалі шмат. Я крыху стаміўся, але не прызнаюся. А дзед бярэ наступнае бервяно, кладзе яго на сталюгу, прыкладае да бервяна пілу. Паленца павінна быць напалову палатна пілы. Я адзначаю на бервяне рыскай тое месца. Аловак замяніяе кавалачак вугалю. Пачынаем пілаваць.

Памятаю, што калі прыйшоў стрыечны брат Міша з фотаапаратам, дзед адставіў пілу і ўзяўся зашпільваць на кашулі каўнер. Дзед саромеўся фатаграфавацца непрычасаным, непрыбранным, а мне было бяз розніцы.

Міша паставіў нас побач са сталюгай. Мне даў у рукі пілу. Адышоўся на пяць крокau, апусыцця на калена. Пstryкнуў. Застаўся фотаздымак. Няма майго дзеда. Няма той пілы. Даўно згарэлі і дровы, што мы напілавалі. Застаўся ўспамін пра летні дзень, пра дзеда Уладзіміра, пра пах пілавіння і новую ручку для пілы, якую зрабіў дзед, каб мне было зручна яму дапамагаць. Гэта можна намаляваць. Толькі малюнак, як і фотаздымак, ня зъмесціць усіх тых пачуцьцяў, якія выклікае ў маёй душы такая простая і дасканалая рэч, як вялікая чорная піла.